



Сфера малаго бізнесу ў эканоміцы займае важнае месца. Ці лёгка пачаць сваю справу ў Беларусі чалавеку «без сувязяў» і стартавага капіталу? «Звязда» вырашыла даведацца пра гэта.

Аркестр імя Жыновіча — калектыв, які сёння, на думку спецыялістаў, стаў сапраўднай музычнай візітоўкай Беларусі. «Звязда» прадстаўляе яго мастацкага кіраўніка і галоўнага дырыжора — Міхася Казінца.

У футболе ёсць трэнеры звычайныя, а ёсць — унікальныя, якіх на ўсім белым свеце адзінкі. Галоўны трэнер зборнай па міні-футболе сярод інвалідаў па зроку Анатоль Іванавіч Усенка — адзін з такіх.

Родная газета на роднай мове

ЗВЯЗДА

25 ЧЭРВЕНА 2013 г. АЎТОРАК № 115 (27480) Кошт 1500 рублёў

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА АБМЕРКАВАЎ З ПАТРЫЯРХАМ КІРЫЛАМ ПАДРЫХОЎКУ ДА СВАТКАВАННЯ 1025-ГОДДЗЯ ХРЫШЧЭННЯ РУСІ

У рамках рабочага візіту Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Лукашэнка ў Расійскую Федэрацыю адбылася сустрэча кіраўніка дзяржавы з Патрыярхам Маскоўскім і ўсяе Русі Кірылам. Аб гэтым БЕЛТА паведамлілі ў прэс-службе беларускага лідара.

У Патрыяршым і Сінадальным духоўна-адміністрацыйным цэнтрах Рускай праваслаўнай царквы (Краснадарскі край) бакі абмеркавалі пытанні падрыхтоўкі да святкавання 1025-годдзя Хрышчэння Русі, якое будзе шырока адзначацца ў Беларусі, Расіі і Украіне. У прыватнасці, у цэнтры ўвагі была падрыхтоўка да ўрачыстасцяў, якія адбудуцца ў канцы ліпеня ў Мінску.

ПАДОБНЫ ДРУГОМУ ПАЎЛУ

27 чэрвеня ў Беларусь прыбываюць мошчы святога раўнаапостальнага князя Уладзіміра, з імёнам якога звязана ўсталяванне праваслаўя на нашых землях.



Гэтая падзея праймеркавана да 1025-годдзя Хрышчэння Русі, якое сёлета святкуюць тры дзяржавы — Расія, Беларусь і Украіна. Часцінкі мошчаў пастаянна знаходзяцца ў Храме Хрыста Збаўцеля ў Маскве. 31 мая святыня з хросным ходам, які сімвалізуе адзіноства праваслаўных славянскіх народаў, пакінула сталіцу Расіі. Ёй пакланіліся ўжо вернікі Уладзівастока, Хабаўраўска, Новасібірска, Екацярынбурга, Ніжняга Ноўгарада, Растова-на-Доне, Пяцігорска, Санкт-Пецярбурга. У Мінск яна прыбудзе з Калінінграда.

У чацвер а 18 гадзіне мошчы ўрачыста сустрэне Свята-Нікольскі сабор Бабруйска, дзе яны будуць знаходзіцца да раніцы 29 чэрвеня. У суботу а 11 гадзіне святыня прыбудзе ў Мінск, у храм іконы «Усіх тужлівых Радасць» (вул. Прытыцкага, 65). 1 ліпеня а 9 гадзіне раніцы мошчы сустрэне Свята-Пятра-Паўлаўскі сабор Гомеля, дзе яны прабудуць да 17 гадзін наступнага дня. З вечара 2 ліпеня да 4 гадзін раніцы 4 ліпеня мошчы будуць знаходзіцца ў саборы святога Архистратыга Міхаіла горада Мазыра, пасля чаго адправяцца ў Кіеў.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

ЗАВЯРШЫЎСЯ XV СУСВЕТНЫ КАНГРЭС РУСКАЙ ПРЭСЫ

XV Сусветны кангрэс рускай прэсы завяршыў сваю работу ў Беларусі, паведамляе карэспандэнт БЕЛТА.

Сусветны кангрэс рускай прэсы — традыцыйная сустрэча кіраўнікоў і журналістаў рускамоўных СМІ замежжа. У 2013 годзе гэты прадстаўнічы форум з 19 па 23 чэрвеня прымала Беларусь.

Форум аб'яднаў больш за 200 прадстаўнікоў рускіх дыспар прыкладна 60 краін — галоўных рэдактараў, выдаўцоў і вядучых журналістаў рускага замежжа.

У адкрыцці пленарнага пасяджэння ў Нацыянальнай бібліятэцы ўзяў удзел Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка.

На секцыях кангрэса яго ўдзельнікі абмеркавалі найбольш важныя аспекты ўплыву новых медыя на становішча традыцыйных рускіх СМІ за мяжой. Далей праграмай кангрэса было прадугледжана наведванне Насвіжа, Брэсцкай крэпасці, дзе ў ноч на 22 чэрвеня эксперты далучыліся да памятных мерапрыемстваў, прысвечаных пачатку Вялікай Айчыннай вайны. Удзельнікі форуму пабывалі таксама ў Нацыянальным парку «Белавеская пушча». Мяркуецца, што наступны кангрэс пройдзе ў Кітаі. У Беларусі форум прайшоў пры падтрымцы інфармацыйнага агенцтва Расіі ИТАР-ТАСС, Міністэрства інфармацыі, Міністэрства замежных спраў і іншых органаў дзяржаўнага кіравання.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ


БОЛЬШ ЗА 6 ТЫСЯЧ ЧАЛАВЕК ЗАГІНУЛА Ў ВЫНІКУ ПАВОДАК У ІНДЫ

Ахвярамі паводак на поўначы Індыі стала больш за 6,5 тыс. чалавек, паведамляюць інфармагенцтвы. Буйныя паводкі ў Індыі пачаліся ў выніку неспыненых дажджоў, што выклікалі моцныя апоўзні. Каля 34 тыс. чалавек давялося эвакуіраваць з затопленых тэрыторый, аднак яшчэ каля 50 тыс. да гэтага часу знаходзяцца ў пацярпелых раёнах. Колькасць ахвяр можа павялічыцца.

У пошукава-выратавальных работах бяруць удзел ратавальнікі і вайскоўцы, задзейнічаны ваенныя верталёты. Ваенным прыходзіцца ўручна аднаўляць змытыя паводкай масты, каб мясцовыя жыхары маглі патрапіць на бяспечныя тэрыторыі. Урад Індыі паабяцаў кампенсацыі сем'ям загінулых і пацярпелых. Так, пацярпелыя ад паводкі атрымаюць каля \$850, сваіх ахвяр — \$3400. Моцныя паводкі для Індыі не з'яўляюцца рэдкасцю. Штогод ад іх гінуць сотні чалавек.

ЗША ПРЫГРАЗІЛІ НАСТУПСТВАМІ МАСКВЕ І ПЕКІНУ

Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Кэры прыгразіў Маскве і Пекіну «наступствамі» ў адносінах з Вашынгтонам за ігнараванне патрабаванняў аб экстрадыцыі былога супрацоўніка ЦРУ Эдварда Сноўдэна, які абвінавачваецца на радзіме ў выданні эксперты далучыліся да памятных мерапрыемстваў, прысвечаных пачатку Вялікай Айчыннай вайны. Удзельнікі форуму пабывалі таксама ў Нацыянальным парку «Белавеская пушча». Мяркуецца, што наступны кангрэс пройдзе ў Кітаі. У Беларусі форум прайшоў пры падтрымцы інфармацыйнага агенцтва Расіі ИТАР-ТАСС, Міністэрства інфармацыі, Міністэрства замежных спраў і іншых органаў дзяржаўнага кіравання.



КУПАЛЬСКАЯ ВЕРШНІЦА



Фота Анатоля КЕШЧУКА

З надыходам самых доўгіх летніх дзён (і, адпаведна, самых кароткіх ночак) у Беларусі пачалі ладзіць Купалле. На беразе ракі Дрысы вакол купальскага вогнішча вадзіла карагоды моладзь з Наваполацка. На адным з азёрных астравоў на Лепельшчыне не сціхалі песні-купалінкі студэнтаў са сталіцы. Традыцыйны купальскі абход двароў і

ігрышчы на старажытным замчышчы зладзілі жыхары пасёлка Ракаў Валожынскага раёна. А ў музеі архітэктуры і побыту пад Мінскам у рамках купальскага свята прайшоў фест фальклорных калектываў Міншчыны. Адметнасцю свята стала шэсце, якое ўзначальвала Купалінка на прыгожым белым кані (на фотаздымку).

СТАР 3

■ Сустрэча без абцасаў

«З ТАКІМ СЫНАМ Я НЕ МЕЛА ПРАВА БЫЦЬ СЛАБАЙ»

Памятаеце прытчу пра дзвюх жабак, якія зваліліся ў жанок з малаком? Адна з іх апусціла лапкі і адразу ж патанула. А другая так актыўна боўталася, што ўзбіла масла і выскачыла са жанка. Сур'ёзнае выпрабаванне ў свой час жыццё паслала і Валянціне ВАЙЦЫШОНАК з Заслаўя: заўчасна забрала ў яе самых дарагіх людзей. Спачатку мужа, затым — сына. Тым не менш, мая геранія, якая сёння ўзначальвае адкрытае акцыянернае таварыства «Заслаўе-тур» і з'яўляецца гаспадыняй кавярні ў беларускім нацыянальным стылі, знайшла ў сабе сілы, каб выбрацца са «жанка» і рухацца далей. Яе гісторыя, лічу, можа стаць добрым урокам для многіх.



Фота Надзеі БУЖАН.

Пра тандэм, пачуццё локця і гrom сярод яснага неба

Спачатку нічога не прадвясціла бурі. Гадавалі з мужам дзяцей, будаваліся. У пачатку 90-х, калі сыны падраслі, пачаліся цяжкія часы. Зарплаты сталі вельмі маленькія. Трэба было неяк выжываць. Восё і вырашылі арганізаваць сваю маленькую справу, якая карміла б сям'ю.

Сямейны бізнес быў звязаны з аптовым гандлем садавіной, грузаперавозкамі. У нас з мужам атрымаўся неблагі тандэм. Ён быў добрым выканаўцам. Я ж на сябе ўзяла арганізатарскія пытанні. У многім мне дапамаглі лідарскія задаткі і эканамічная адукацыя. Лічу, што кожны прадпрымальнік павінен ведаць асновы эканомікі, каб элементарна ўмець усё пралічыць.

У жыцці вельмі важна знайсці сваю палавінку. Каб муж быў не проста любімым чалавекам, але і сябрам, партнёрам. Нельга толькі на гармонах будаваць адносіны. Трывалася сям'і мацуецца менавіта на пачуцці локця, партнёрстве.

Як гrom сярод яснага неба пругчала навіна, што старэйшы сын захварэў на рак. А бада, кажучь, не хоціць адна. Неўзабаве пайшоў з жыцця любімы муж. Я засталася з хворым дзіцем. Патрэбна было набыць дарагія лекі. Калі шчыра, думала, што не спраўлюся. Але Гасподзь дае столькі, колькі ты можаш несці. Гэта я цяпер дакладна ведаю.

СТАР 3

■ Прыёмная кампанія-2013

БОЛЬШ ЯК 40 АБІТУРЫЕНТАЎ УЖО СЫШЛІ З ДЫСТАНЦЫ

Сёння ў Рэспубліканскім інстытуце кантролю ведаў ужо ваўсю ідзе апрацоўка работ удзельнікаў цэнтралізаванага тэсціравання. Большая частка абітурыентаў «адстралялася» — у графіку ЦТ засталася ўсяго некалькі дысцыплін. А ў Расіі, між тым, падводзяць вынікі адзінага дзяржаўнага экзамену і робяць высновы на будучыню.

Традыцыйна экзамены праходзілі ў нашых суседзяў на фоне шматлікіх паведамленняў аб дапушчаных парушэннях. Напярэдадні ці нават за некалькі дзён да АДЭ ў сацыяльных сетках з'яўляліся экзаменацыйныя матэрыялы і адказы да іх, а выпускнікі выкладвалі ў інтэрнэт фатаграфіі сваіх заданняў. Але, на думку памочніка прэзідэнта Расійскай Федэрацыі, экс-міністра адукацыі і навукі Андрэя Фурсенкі, сёлета павялічылася не колькасць саміх парушэнняў, а колькасць паведамленняў аб парушэннях на АДЭ, што, у сваю чаргу, з'яўляецца сведчаннем таго, што сістэма ацэнкі ведаў становіцца ўсё больш празрыстай.

Цяперашні кіраўнік адукацыйнага ведамства Дамітрый Ліванаў паабяцаў, што тэхналогія здачы экзамену будзе ўдасканальвацца. У прыватнасці, міністр адукацыі заявіў, што плануецца ўвядзенне вуснай застэжкі экзамену — спачатку па англійскай мове, а затым і па іншых замежных мовах. Акрамя таго, адбудзецца паступовы пераход да камп'ютарнай здачы экзамену — спачатку па інфарматыцы, а затым і па іншых прадметах, што дазволіць знізіць рызыку з'яўлення ў інтэрнце экзаменацыйных матэрыялаў. Да слова, у 2013 годзе 100 балаў па матэматыцы атрымалі 500 расійскіх школьнікаў. А не здалі АДЭ па матэматыцы 7,6 працэнта выпускнікоў. Напрыклад, кожны пяты выпускнік не справіўся з наступнымі элементарнымі задачкамі: «На запраўцы кліент аддаў касіру 1000 рублёў і заліў 18 літраў бензіну па цане 31 рубель 50 капеек. Якую здачу ён павінен атрымаць ад касіра?»

СТАР 2

БУДАЎНІЦТВА АРЭНДНАГА ЖЫЛЛЯ

BR1415,8 МЛРД.* будзе накіравана ў 2013 годзе ў Беларусь на будаўніцтва арэнднага жылля

